

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

## Падзеі

**У Жодзінскім ізалятары пятыя суткі галадаюць.** У ізалятарах Менску і менскай вобласці за тыдзень колькасць палітвязняў павялічылася да тысячы чалавек. Сярод іх людзі, якіх затрымалі на Кастрычніцкай плошчы, побач з ёй і ў часе разгону шэсця на праспэкт Дзяржынскага 25 сакавіка. Некалькі чалавек, якіх трымаюць у Жодзінскім ізалятары, галадаюць на знак пратэсту супраць незаконных прысудаў. Сярод якіх Зьміцер Палойка з Баранавічаў, Дзяніс Зюкаў з Менску, Стас Пачобут з Горадні, Васіль Хадневiч з Рудзенску, Максім Буйніцкі з Бабруйска ды іншыя арыштаваныя пасля ліквідацыі намётавага лягеру ў ноч з 23 на 24 сакавіка. Яны паведамлілі аб гэтым учора пасля вынясення прысудаў.

**Чарга каля спэцпрымальніка на Акрэсціна ня меншае васьмья суткі.** Каля спэцпрымальніка-размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна ў Менску васьмь дзень стаяць сваякі людзей, затрыманых падчас разгону намётавага лягеру і святкавання Дня Волі 25 сакавіка. Ахвочых перадаць цёплае адзенне, асабістыя рэчы й ежу штодня тут збіраецца больш за дзвесце чалавек. Усе гэтыя людзі абураны падзеямі апошніх дзён.

Жыхар Менска тры дні не ведаў дзе яго жонка і двое дзяцей. Старэйшага сына — Зміцера Паўленка забралі з намётавага гарадка 24 сакавіка. На наступны дзень яго маці — Таццяна Паўленка і малодшы брат Аляксандр павезлі перадачу ў Акрэсціна, бо чулі, што “палітычных” трымаюць там. Каля абеда Таццяна патэлефанавала мужу і паведала, што яе арыштоўваюць разам з сынам ля сцен ізалятара. Тры дні міліцыя адмаўлялася паведамляць, аб месцазнаходжанні Таццяны, Зміцера і Аляксандра. І толькі сёння высветлілася. Што тры члены сям’і Паўленка ў турме: Таццяна і Зміцер атрымалі 15 сутак зняволення, а Аляксандр — 10.

**Штабы Казуліна і Мілінкевіча абскардзяць вынікі выбараў у Вярхоўным судзе.** Кіраўнік перадвыбарчага штабу Аляксандра Казуліна Мечыслаў Грыб паведаміў, што сёння будзе напісаная скарга ў Вярхоўны суд наконт непрызнання вынікаў выбараў прэзідэнта 19 сакавіка. У перадвыбарчым штабе Аляксандра Мілінкевіча сёння таксама вырашылі да 31 сакавіка падаць аналагічную скаргу ў Вярхоўны суд аб прызнанні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў несапраўднымі.

**КДБ завёў крымінальную справу на сябраў незарэгістраванай арганізацыі “Малады фронт”.** Актывістам інкрымінуецца частка 1 артыкулу 193 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь (незаконная арганізацыя дзейнасці грамадскага аб’яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонду альбо ўдзел у іх дзейнасці). Крымінальныя справы завялі на Зьмітра Дашкевіча, Алега Корбуна, Барыса Гарэцкага і Сержука Лісічонка.

## Цытаты

**Прэзідэнт Грузіі захапляецца мужнасцю беларускага народу:** “Мы захапляемся мужнасцю і рашучасцю беларускага народу ў прыхільнасці дэмакратычным прынцыпам, якія выявіліся ў барацьбе з апошнім перажыткам імперыялізму ў Эўропе. Я ўпэўнены, што працавіты і таленавіты беларускі народ зойме сваё пачэснае месца ў вольнай сям’і эўрапейскіх народаў, заснаванай на агульнаэўрапейскіх каштоўнасцях”.

## Людзі

**Вацлаў Гавал спрабаваў наведць беларускую амбасаду ў Празе каб перадаць петыцыю.** Яго не пусцілі. Вацлава Гаўла, якога і пасля адстаўкі лічаць за гонар прымаць каралі і прэзідэнты, сёння не пусцілі ў амбасаду Рэспублікі Беларусь. У петыцыі Гавал і шэраг іншых выбітных палітыкаў Чэхіі заклікаю А. Лукашэнку падаць у адстаўку.

**Зьміцер Піменаў пачаў у Брусэлі галадоўку пратэсту.** Старшыня Беларуска-Эўрапейскага задзіночання (Бэльгія) Зьміцер Піменаў пачаў у цэнтры Брусэлю галадоўку на знак пратэсту супраць палітычных рэпрэсіяў у Беларусі.